

**АБ ЗНАЧНАСЦІ АРГІНАЗЫ ПЕЧАНІ І КЛЕТАК КУПФЕРА
Ў ПРАЦЭСАХ ДЭТАКСІКАЦЫІ І ФАРМІРАВАННІ
ТЫРЭОІДНАГА СТАТУСУ Ў ПАЦУКОЎ
ПРЫ ХРАНІЧНАЙ ЭТАНОЛАВАЙ ІНТАКСІКАЦЫІ**

УА «Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»

Сучасная медыцина стаіць перад праблемай няўхільнага росту алкагольнай паталогіі – паталогіі, якая прыводзіць да скарачэння працяглосці жыцця і адмоўна адбіваеца на стане здароўя. Улічваючы той факт, што захворванне і смяротнасць пры сістэматычным ужыванні алкагольных напояў злучана з таксічным уплывам этанолу на найважнейшыя ўнутраныя органы чалавека і, у першую чаргу, на печань, актыўнасць аргіназы і клетак Купфера якой маюць важнае значэнне ў працэсах дэтаксікацыі і жыццядзейнасці ў норме і паталогіі, мэтай даследавання было высвятленне значнасці аргіназы печані і клетак Купфера ў працэсах дэтаксікацыі і фарміраванні тырэоіднага статусу ў пацукоў пры хранічнай этаноловай інтаксікацыі.

У доследах на пацуках усталявана, што дзеянне ў арганізме жывёл як інгібітару клетак Купфера гадалінію хларыду, гэтак і блакатора NO-сінтазы метылавага эфіру NG-нітра-L-аргініну аслабляе, а інгібітару аргіназы №-гідроксі-нор-L-аргініну пагаршае развіццё харарактэрных змяненняў дэтаксікацыйнай функцыі печані, узроўня трывоўтыраніну ў крыві і тэмпературы цела пры хранічнай этаноловай інтаксікацыі.

Такім чынам, актыўнасць аргіназы печані і клетак Купфера абумоўліваюць выяўленасць працэсаў дэтаксікацыі і фарміравання тырэоіднага статусу ва ўмовах хранічнай алкаголізацыі, што мае значэнне ў патагенезе хранічнай этаноловай інтаксікацыі.

Ключавыя слова: аргіназа печані, клеткі Купфера, дэтаксікацыя, хранічная этаноловая інтаксікацыя, тырэоідны статус.

V. V. Lobanova, F. I. Vismant

TO THE PARTICIPATION OF LIVER ARGINASE AND KUPFFER CELLS IN DETOXICATION PROCESSES AND THYROID STATUS FORMATION IN RATS WITH CHRONIC ETHANOL INTOXICATION

Alcohol pathology is one of the most important problems of modern medicine. It's known that the high morbidity and mortality rate caused by regular use of alcoholic beverages is associated with toxic effects of ethanol on the most important human organs, primarily liver, whose arginase and Kupffer cells activity play important role in detoxication processes, vital activity in norm and pathology.

The aim of investigation was determination the liver arginase activity and Kupffer cells importance in detoxication processes and thyroid status formation in rats with chronic ethanol intoxication.

In experiments on rats it was established, that in conditions of liver arginase depression by N^ω-hydroxy-nor-L-arginine, chronic alcoholization is accompanied by a more significant inhibition of the liver detoxication function, an increase in the content of NO₃⁻/NO₂⁻ in plasma, decrease in body temperature. Inhibition of the Kupffer cells activity by gadolinium chloride reduces toxic effect of ethanol on the liver, as well as the development of typical changes in the liver arginase activity, detoxification processes and body temperature in rats with chronic ethanol intoxication. Therefore, liver arginase activity and Kupffer cells determined detoxication processes activity and thyroid status formation in conditions of chronic alcoholization, what is important in the pathogenesis of chronic aethanol intoxication.

Key words: chronic ethanol intoxication, detoxification, liver arginase, Kupffer cells, thyroid status.

Праблеме алкагалізму і хранічной алкагольной інтаксікацыі, якая мае негатыўны медыка-са-цыяльны аспект, прысвечаны вялікая колькасць даследаванняў. Тым не менш, да цяперашняга часу паталагічныя змены, якія ўзнікаюць у арганізме пад дзеяннем алкагольной інтаксікацыі, вывучаны не дастаткова.

Як вядома, хранічная алкагольная інтаксікацыя супрадажаецца выяўленымі метабалічнымі парушэннямі, якія становяцца прычынай пашкоджання практична ўсіх органаў і сістэм і, у першую чаргу, печані [1, 4].

У наш час назапасілася дастатковая колькасць фактав, якія сведчаць пра ўдзел клетак Купфера (КК) і аргіназы печані ў працэсах дэтаксікацыі і жыццяздзейнасці арганізма ў норме і пры паталогії [2, 3, 5]. Шэрагам аўтараў паказана, што печань прымае ўдзел у метабалізме гарманаў шчытападобнай залозы, забяспечваючы падтрыманне іх аптымальнай канцэнтрацыі ў крыві [2, 9]. Паказана, што ад функцыянальнага стану печані залежыць актыўнасць працэсаў дэёдавання гарманаў, якія змяшчаюць ёд і прымаюць удзел у рэгуляцыі дэтаксікацыйнай функцыі печані і тэмпературы цела. Аднак даследаванні, прысвечаныя высвятленню значнасці аргіназы печані і КК у працэсах дэтаксікацыі і фарміраванні тыроіднага статусу ў пацукоў пры хранічной алкагалізацыі, не праводзіліся.

Мэта даследавання – высвятленне значнасці аргіназы печані і клетак Купфера ў працэсах дэтаксікацыі і фарміраванні тыроіднага статусу ў пацукоў пры хранічной этаноловай інтаксікацыі.

Матэрыялы і методы

Даследаванне было праведзена на ненаркатаизаваных дарослых белых пацуках-самцах, маса якіх складала 200 ± 20 г. Жывёлы ўтрымліваліся ва ўмовах віварыя

УА «БДМУ» у адпаведнасці з наўматывамі індывідуальна-га размяшчэння.

Улічваючы, што ў жывёл у залежнасці ад часу сутак адбываюцца значныя хістанні зместу шэрага гарманаў і фізіялагічна актыўных рэчываю ў крыві, якія супраджаюцца зменамі ў пластычным і энергетычным абмене, усе маніпуляцыі з жывёламі праводзіліся ў строга вызначаны час сутак (з 8 да 12 гадзін раніцы).

Экспериментальная мадэль хранічной этаноловай інтаксікацыі стваралася на пацуках з дапамогай штодзённага інтрагастральнага ўвядзення жывёлам 30 % р-ру этанолу (з разліку 3,5 г 92 % этанолу на кг масы цела) на працягу 60 дзён. Выбіральная дэпрэсія КК выклікалася ў пацукоў шляхам унутрыбрухаіннага ўвядзення воднага р-ру гадалінію хларыду (GdCl₃) у дозе 10 мг/кг. Актыўнасць аргіназы печані вызначалі спектрафотаметрычным методам [7]. Прадукцыя монааксіду азоту (NO) ацэньвалася па сумарным узроўню нітратаў/нітратуў (NO₃⁻/NO₂⁻) у плазме крыві [8]. Дэтаксікацыйную функцыю печані і ступень эндагеннай інтаксікацыі ацэньвалі па ступені таксічнасці крыві (СТК), працягласці наркатачнага сну (ПНС), а таксама па ўтрыманню ў плазме крыві «сярэдніх малекул» (СМ). ПНС (увядзенне гексеналу ў дозе 100 мг/кг унутрыбрухавінна) ацэньвалі па часе знаходжання жывёл у становішчы на боку (Парк Д. У., 1973 г.). Методам кіслотна-этанольнага асаджэння (Моін У. М. з саўт., 1987 г.) праводзілася вызначэнне ўтрымання ў крыві СМ, а ацэнка СТК ажыццяўлялася способам, пропанаваным О. А. Радзьковай з саўт. (1985 г.). Пра цяжкасць пашкоджання печані судзілі па актыўнасці ў плазме крыві аспартатамінатрансферазы (AcAT) і алантонамінатрансферазы (АлАТ). Вызначэнне актыўнасці AcAT і АлАТ у плазме крыві было праведзена з дапамогай каларыметрычнага дынітрафенілгідразінавага методу.

Экспериментальны гіпатырэоз ствараўся з дапамогай тырэястатаiku мерказаліу (навукова-вытворчае аўяднанне «Укрмедпрэпараты», Украіна), які ў дозе 25 мг/кг на 1 % крухмальным р-ры ўводзіўся пацукам штодня інтрагастральна на працягу 20 дзён. Экспериментальны гіпертырэоз ствараўся з дапамогай сінтэтычнага прэпарата трывёдтыраніу гідрахларыд (Liothyronin, «Berlin Chemie», Германія), які ў дозе 30 мкг/кг на 1 % крухмальным р-ры ўводзіўся пацукам штодня на працягу 20 дзён. Узровень у плазме крыві трывёдтыраніну (T3) і тэтраўдтыраніну (T4) вызначалі радыёімунным методам з дапамогай тэст-набораў ГДВ ІБАХ НАН Беларусі. Для высвяtleння значнасці аргіназы печані і NO у працэсах дэтаксікацыі, тэрмарэгуляцыі і фарміраванні тырэоіднага статусу выкарыстоўвалі інгібітар аргіназы N^ω-гідроксі-нор-L-аргінін (nor-NOHA) (Bachem AG, Германія), а таксама L-валін (Carl Roth GmbH+Co.KG, Германія) і неселектыўны інгібітар NO-сінтазы – метылавы эфір N^G-нітра-L-аргініну (L-NAME) (ACROS ORGANICS, ЗША) [8]. Nor-NOHA у дозе 10 мг/кг уводзіўся пацукам унутрыбрухавінна штодня на працягу 7 дзён, а L-валін – унутрыбрухавінна ў дозе 100 мг/кг за 30 мін да пачатку эксперыменту. L-NAME у дозе 25 мг/кг уводзіўся пацукам аднаразова ўнутрыбрухавінна. Рэктальную тэмпературу вымяяралі медыцынскім электратэрмометрам «ТПЭМ-1».

Узяцце тканкі печані і крыві ў жывёл для даследавання ажыццяўлялася пасля іх дэкалітацыі, якая праводзілася праз адну гадзіну пасля апошняга ўвядзення этанолу (у доследнай групе) ці фізіялагічнага р-ру (у контрольнай групе).

Усе эксперыменты былі выкананы ў адпаведнасці з этычнымі нормамі па звароце з лабараторнымі жывёламі.

Атрыманыя ў даследаванні дадзеныя апрацоўваліся з дапамогай параметрычных метадаў статыстыкі. Для незалежных выбарак ацэнка верагоднасці адрозненню паміж дзвюма групамі паказчыкаў ацэньвалася па крэйтерыі Ст'юдэнта (t). Дадзеныя прадстаўлены ў выглядзе сярэдняга арыфметычнага і стандартнай памылкі сярэдняга арыфметычнага ($X \pm S_x$). Вынікі лічыліся статыстычна значымі пры значэннях $p < 0,05$.

Вынікі, абмеркаванне

У доследах на пацуках выяўлена, што інтрагастральнае штодзённае ўвядзенне жывёлам 30 % воднага р-ра этанолу на працягу 60 дзён прыводзіць да значных змяненняў дэтаксікацыйнай функцыі печані, тэмпературы цела, узроўня $\text{NO}_{3-}/\text{NO}_{2-}$, трывёдтыраніну, актыўнасці аргіназы печані і актыўнасці трансамінаzu у плазме крыві.

Усталявана, што працяглее інтрагастральнае ўвядзенне этанолу прыводзіць да прыгнятання дэтаксікацыйнай функцыі печані, што прайвілася павышэннем узроўня СМ у плазме крыві – на 38,5 % ($p < 0,05, n = 10$), СТК на 57,8 % ($p < 0,05, n = 10$) і павелічэннем ПНС на 24,5 % ($p < 0,05, n = 7$). Утрыманне СМ у плазме крыві, СТК і ПНС у контрольнай групе (пры штодзённым інтрагастральным увядзенні фізіялагічнага р-ру на працягу двух месяцаў, $n = 10$) складаў адпаведна $0,69 \pm 0,012$ г/л, $1,3 \pm 0,11$ адз. і $27,8 \pm 3,22$ мін. Актыўнасць аргіназы пе-

чані ў гэтых жа ўмовах зменшылася на 54,7 % ($p < 0,05, n = 8$) і складаў $2,5 \pm 0,27$ мкМоль мачавіны/г сырой тканіны/гадзіна. Актыўнасць АсАТ і АлАТ – найважнейшых паказчыкаў цяжкасці пашкоджання печані – у крэві ў алкагалізаваных жывёл у парайнанні з адпаведным контролем павялічылася на 196,3 % ($p < 0,05, n = 8$) і 488,5 % ($p < 0,05, n = 8$) і складаў $1,77 \pm 0,16$ мккат/л і $2,71 \pm 0,13$ мккат/л адпаведна. Інтрагастральнае ўвядзенне этанолу пасля 60 дзён алкагалізацыі прывяло да павышэння ў плазме крыві ў пацукоў ($n = 8$) узроўня $\text{NO}_3^-/\text{NO}_2^-$, канчатковых прадуктаў дэградацыі NO на 79,1 % ($p < 0,01$), які склаў $11,02 \pm 1,34$ мкМоль/л. Рэктальная тэмпература зменшылася (пасля 60 дзён ад пачатку эксперыменту) на $1,1 \pm 0,14$ °C ($p < 0,05, n = 20$).

Выяўлена, што ў пацукоў у выніку хранічнай алкагалізацыі ўзнікае змяненне ў тырэоідным статусе. Працяглее (на працягу 60 дзён) штодзённае інтрагастральнае ўвядзенне 30 % р-ру этанолу прыводзіла ў жывёл да зніжэння узроўня T₃ у плазме крыві на 58,8 % ($p < 0,05, n = 8$), у той жа час канцэнтрацыя T₄ у парайнанні з групай контролю (штодзённае інтрагастральнае ўвядзенне фізіялагічнага р-ру на працягу 60 дзён) дакладна не змянялася. Канцэнтрацыя T₄ і T₃ у плазме крыві ў жывёл у контрольнай групе ($n = 7$) складала $71,1 \pm 11,04$ нМоль/л і $1,7 \pm 0,2$ нМоль/л адпаведна.

Падчас правядзення доследаў на алкагалізаваных пацуках было выяўлена, што прыгнятанне КК GdCl₃ аслабляе развіццё характэрных змяненняў актыўнасці аргіназы, дэтаксікацыйнай функцыі печані і тэмпературы цела на дзеянне этанолу. Так, тэмпература цела ў пацукоў, якім за 12 гадзін да інтрагастральнага ўвядзення этанолу ўнутрыбрухавінна быў уведзены 1,0 мл фізіялагічнага р-ру (адзін раз на тыдзень на працягу 60 дзён) у парайнанні з контрольнай групай жывёл (увядзенне фізіялагічнага р-ру інтрагастральна і ўнутрыбрухавінна) панізілася на 1,0 °C ($p < 0,05, n = 10$), а ў жывёл, якім да алкагалізацыі папярэдне ўнутрыбрухавінна быў уведзены GdCl₃ (10 мг/кг), зменшылася на 0,5 °C ($p < 0,05, n = 20$). Выяўлена, што ў алкагалізаваных жывёл ва ўмовах дэпрэсіі КК значэнні асноўных паказчыкаў дэтаксікацыйнай функцыі печані (утрыманне СМ у плазме крыві, ступень яе таксічнасці) былі меншыя у парайнанні з контрольнымі (фізіялагічны раствор унутрыбрухавінна адзін раз на тыдзень на працягу 60 дзён і этанол інтрагастральна штодня на працягу 2 месяцаў) на 25,2 % ($p < 0,05, n = 9$) і 28,5 % ($p < 0,05, n = 9$) адпаведна. ПНС у пацукоў у гэтых жа ўмовах зменшылася ў парайнанні з контролем на 27,1 % ($p < 0,05, n = 9$). Утрыманне СМ у плазме крыві, СТК і ПНС у пацукоў ($n = 7$) у контрольнай групе (этанол інтрагастральна штодня і фізіялагічны раствор унутрыбрухавінна адзін раз на тыдзень цягам 60 дзён) складаў $1,13 \pm 0,029$ г/л, $2,8 \pm 0,32$ адз. і $35,4 \pm 3,68$ хвіл. адпаведна.

Усталявана, што дзеянне этанолу ў жывёл, якія атрымоўвалі GdCl₃, суправаджаецца і менш істотным прыгнятаннем працэсаў цеплаабмену і дэтаксікацыі, і не гэтак значымым зніжэннем узроўня T₃ у плазме крыві.

Так, канцэнтрацыя T₃ і T₄ у плазме крыві ў пацукоў з хранічнай алкагольнай інтаксікацыяй (унутрыбрухавіннае ўвядзенне фізіялагічнага р-ру адзін раз на тыдзень ця-

гам 60 дзён і інтрагастральнае ўвядзенне 30 % р-ру этанолу цягам 60 дзён) складала $0,7 \pm 0,13$ нМоль/л ($n = 8$) і $58,7 \pm 6,16$ нМоль/л ($n = 8$), а ў групе жывёл, якой за 12 гадзін да ўвядзення этанолу адзін раз на 7 дзён на працягу 8 тыдняў унутрыбрухавінна ўводзіўся водны раствор GdCl₃ – $1,2 \pm 0,13$ нМоль/л ($n = 9$) і $54,3 \pm 5,78$ нМоль/л ($n = 9$).

У доследах на пацуках, якія падпадалі пад аллагалізацыю, было ўсталявана, што ў жывёл, якім на працягу 60 дзён адзін раз на тыдзень за 12 гадзін да інтрагастральнае ўвядзення 30 % воднага р-ра этанолу ўводзілі ўнутрыбрухавінна інгібітар KK GdCl₃ (10 мг/кг), адзначалася менш выяўленае павышэнне узроўня NO₃⁻/NO₂⁻, актыўнасці AcAT, АЛАТ у плазме крыва і нязначнае павышэнне тэмпературы цела ў парапнанні з кантрольной групай. Выяўлена, што штодзённае ўнутрыбрухавіннае ўвядзенне на працягу 2-х тыдняў пацукам інгібітару аргіназы N^ω-гідроксі-нор-L-аргініну (nor-NOHA) (BACHEM, Германія) у дозе 10 мг/кг не аказвае статыстычна значнага ўплыву на тэмпературу цела і прыводзіць да зніжэння актыўнасці аргіназы печані на 70,8 % ($p < 0,05$, $n = 7$). Усталявана, што пры дэпрэсіі аргіназы печані nor-NOHA уздзеянне этанолу суправаджаецца больш значным прыгнятаннем дэтаксікацыйнай функцыі печані, павышеннем узроўня NO₃⁻/NO₂⁻ у плазме, зніжэннем тэмпературы цела. Тэмпература цела ў пацукоў, якія падпадалі пад хранічную этаноловую інтаксікацыю, зменшылася на $1,2 \pm 0,16$ ($p < 0,01$, $n = 12$), а ва ўмовах дзеяння nor-NOHA – на $1,5 \pm 0,13$ °C ($p < 0,05$, $n = 8$). Узровень NO₃⁻/NO₂⁻ у плазме крыва ў пацукоў з хранічнай аллагольной інтаксікацыяй ($n = 8$), якія атрымлівалі nor-NOHA, у парапнанні з утрыманнем у контролі (аллагалізацыя і ўнутрыбрухавіннае ўвядзенне фізіялагічнага р-ру, $n = 8$), павялічыўся на 47,1 % ($p < 0,05$).

Усталявана, што ўздзеянне этанолу ў пацукоў ва ўмовах папярэдняй (за 30 мін да інтрагастральнае ўвядзення жывёлам этанолу на працягу 60 дзён) ін'екцыі ў арганізм жывёл L-NAME, у парапнанні з контролем, прыводзіць да менш выяўленага прыгнятання працэса дэтаксікацыі. ПНС, узровень СМ у плазме крыва і СТК у доследных пацукоў, якія падпадалі пад хранічную аллагалізацыю, у парапнанні з жывёламі кантрольной групы (ўнутрыбрухавіннае ўвядзенне фізіялагічнага р-ру і хранічная аллагалізацыя, $n = 8$) былі ніжэй на 27,1 % ($n = 9$, $p < 0,05$), 48,3 % ($n = 8$, $p < 0,05$) і 24,2 % ($n = 8$, $p < 0,05$) адпаведна. Актыўнасці AcAT і АЛАТ у плазме крыва ў пацукоў, якія падпадалі пад хранічную аллагалізацыю, ва ўмовах дзеяння ў арганізме жывёл блакатора NO-сінтазы, у парапнанні з жывёламі кантрольной групы, зменшылася адпаведна на 37,5 % ($p < 0,05$, $n = 7$) і 48,8 % ($p < 0,05$, $n = 7$), а узровень NO₃⁻/NO₂⁻ – на 39,1 % ($p < 0,05$, $n = 7$).

Выяўленыя асаблівасці змянення дэтаксікацыйнай функцыі печані, а таксама ўзроўня гарманаў, якія змяшчаюць ёд, і NO₃⁻/NO₂⁻ – у плазме крыва пры хранічнай аллагольной інтаксікацыі як ва ўмовах функцыянальнай недастатковасці KK, гэтак і дэпрэсіі аргіназы печані, далі падставы меркаваць, што актыўнасць аргіназы печані і KK упłyваюць на выяўленасць дэтаксікацыйных працэсаў і фарміраванне тырэоіднага статусу пры хранічнай аллагольной інтаксікацыі.

Для высвятлення значнасці гарманаў шчытападобнай залозы ў працэсах дэтаксікацыі і змянення актыўнасці аргіназы печані пры хранічнай аллагалізацыі працэдзіцца доследы па высвятленні асаблівасцяў змянення актыўнасці аргіназы печані і працэсаў дэтаксікацыі ў гіпатырэоідных жывёл.

Усталявана, што праз 21 дзень пасля штодзённага інтрагастральнае ўвядзення трывёттыраніу (T_3) у дозе 30 мкг/кг у пацукоў актыўіваліся працэсы дэтаксікацыі, павялічвалася актыўнасць аргіназы печані і ўзрасцала тэмпература цела. ПНС у пацукоў у гэтых умовах змяншалася на 22,6 % ($p < 0,05$) у парапнанні з кантрольной групай і складала $20,8 \pm 2,36$ мін; утрыманне ў плазме крыва СМ зніжалася на 21,2 % ($p < 0,05$), а СТК зніжалася на 19,4 % ($p < 0,05$). У пацукоў з эксперыментальнымі гіпертырэозамі тэмпература цела павялічылася на 0,7 °C ($p < 0,05$), а актыўнасць аргіназы печані – на 40,3 % ($p < 0,05$).

Вынікі даследавання паказалі, што прыгнятанне функцыянальнай актыўнасці шчытападобнай залозы меркавалікам (інтрагастральнае ўвядзенне 1 % крухмальнага р-ру штодня на працягу 20 дзён у дозе 25 мг/кг) прыводзіць да прыгнётута працэсаў дэтаксікацыі, зніжэнню актыўнасці аргіназы печані і тэмпературы цела. Так, да пачатку ўвядзення меркавалілу рэктальная тэмпература ў пацукоў доследнай групы складала $37,2 \pm 0,11$ °C ($n = 12$), а праз 60 дзён яго ўжывання зніжалася на 0,8 °C ($p < 0,05$). ПНС у гіпатырэоідных пацукоў ($n = 7$) павялічылася на 27,8 % ($p < 0,05$), а ўзровень СМ і СТК узрастай на 19,5 % ($p < 0,05$) і на 16,8 % ($p < 0,05$) у парапнанні з контролем адпаведна. У гэтых умовах у гіпатырэоідных пацукоў актыўнасць аргіназы печані зніжалася на 26,8 % ($p < 0,05$, $n = 7$).

Выяўлена, што прыгнятанне аргіназы печані L-валінам перашкаджае павышэнню тэмпературы цела на ўздзеянне экзагеннага трывёттыраніу. Так, рэктальная тэмпература ў гіпертырэоідных пацукоў ($n = 8$), якія атрымлівалі праз дзень на працягу 20 дзён за 30 мін да інтрагастральнае ўвядзення T_3 унутрыбрухавінна L-валін (100,0 мг/кг), была на 0,7 °C ($p < 0,05$) ніжэйшай за значэнні тэмпературы цела ў жывёл кантролю і складала $37,2 \pm 0,13$ °C.

Прымаючы да ўвагі той факт, што як дэпрэсія KK GdCl₃, гэтак і прыгнятанне NO-сінтазы L-NAME зніжае таксічнае ўздзеянне этанолу на печань, а таксама яго прыгнятальны ўплыв на дэтаксікацыйныя працэсы і ўзровень гарманаў, якія змяшчаюць ёд, у крыва, ёсць падставы меркаваць, што прадукцыя KK NO ва ўмовах хранічнай аллагалізацыі мае значэнне ў механізмах развіцця хранічнай этаноловай інтаксікацыі.

Такім чынам, хранічная аллагольная інтаксікацыя ў пацукоў суправаджаецца зніжэннем тэмпературы цела, узроўня трывёттыраніу ў плазме крыва, актыўнасці аргіназы печані, павелічэннем ПНС і павышэннем узроўня NO₃⁻/NO₂⁻, СМ, СТК, а таксама актыўнасці AcAT і АЛАТ у плазме крыва. Дзеянне ў арганізме інгібітару KK GdCl₃, як і інгібітару NO-сінтазы L-NAME аслабляе, а інгібітар аргіназы nor-NOHA спрыяе развіццю характэрных змяненняў дэтаксікацыйнай функцыі печані, узроўня трывёттыраніу ў крыва і тэмпературы цела пры храні-

□ Оригинальные научные публикации

най алкагольнай інтаксікацыі. Такім чынам, на падставе атрыманых вынікаў даследавання можна зрабіць наступнае заключэнне: актыўнасць аргіназы печані і КК абумоўлівае выяўленасць дзітаксікацыйных працэсаў і фарміраванне тырэоіднага статусу пры хранічнай алкагольнай інтаксікацыі. Таксама дадзеныя даследаванні даюць падставу заключыць, што прадукцыя купфераўскімі клеткамі NO ва ўмовах алкагольнай інтаксікацыі мае значэнне ў патагенезе хранічнай алкагольнай інтаксікацыі.

Літаратура

1. Буко, В. У. Метаболические последствия алкогольной интоксикации / В. У. Буко, О. Я. Лукивская, А. М. Хоха. – Минск: Беларус. навука, 2005. – 207 с.
2. Висмонт, Ф. И. О роли клеток Купфера и гепатоцитов в механизмах реализации влияния трийодтиронина на процессы детоксикации и регуляции температуры тела / Ф. И. Висмонт, С. А. Артюшкович // Белорусский медицинский журнал. – 2005. – Т. 13, № 3. – С. 45–47.
3. Висмонт, А. Ф. Роль аргиназы печени в процессах детоксикации и ее участие в механизмах регуляции температуры тела при бактериальной эндотоксинемии / А. Ф. Висмонт, Л. М. Лобанок // Доклады НАН Беларуси. – 2011. – Т. 55, № 2. – С. 83–87.
4. Лелевич, С. В. Центральные и периферические метаболические механизмы хронической алкогольной интоксикации / С. В. Лелевич, Е. В. Барковский // Наркология. – 2013. – № 7. – С. 50–56.
5. Маянский, Д. Н. Клетки Купфера и патология печени: Обзор // Патофизиология. – 1985. – № 4. – С. 80–86.
6. Boucher, J. L. Selective inhibitors and substrates for arginases and nitric oxide syntheses / J. L. Boucher // Fund. Clin. Pharmacol. – 2004. – Vol. 18, № 1. – P. 5–15.
7. Geyer, J. W. Rapid method for determination of arginase activity in tissue homogenates / J. W. Geyer, D. Dabich // Anal. Biochem. – 1971. – Vol. 39, № 2. – P. 412–417.
8. Moshage, H. Nitrite and nitrate determinations in plasma: A critical evaluation / H. Moshage, B. Kok, J. R. Huizenga, P. L. Jansen // Clin. Chem. – 1995. – Vol. 41, № 6. – P. 892–896.
9. Sher, L. Etiopathogenesis of depression in patients with alcoholism: role of changes in thyroid function / L. Sher // Med. Hypotheses. – 2002. – Vol. 2, № 59. – P. 167–169.

МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ 1/2019

Паступіла 20.11.2018 г.